



## Belarusian (беларуская мова)

### Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога  
Духа.

Прымняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Господа Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і  
Камунія Святога Духа быць з  
усімі вами.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры),  
давайце прызнаем свае грахі, і  
таму падрыхтуйцеся да  
святкавання святых таямніц.

Я признаюся Усемагутнаму  
Богу і вам, браты і сёстры, што  
я моцна зграшыў, у маіх  
думках і ў маіх словах, у тым,  
што я зрабіў, і ў тым, што мне  
не удалося зрабіць, Праз маю  
віну, Праз маю віну, Праз маю  
найбольш жорсткую віну; Таму  
я пытаюся ў блаславёнай  
Марыі, калі-небудзь, калі-  
небудзь, Усе анёлы і святыя, А  
ты, мае браты і сёстры,  
маліцца за мяне Госпаду, Богу,  
нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся  
над намі, даруй нам нашы  
грахі, і прывесці нас да  
вечнага жыцця.

Прымняльнікі

## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и  
на Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ  
Исус Христос, и loveубовта кон  
Бога, и причест на Светиот Дух  
Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги  
признаеме нашите гревови, И  
така се подготвиме да ги  
славиме светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог  
И за тебе, моите браќа и сестри,  
дека многу згрешив, Во моите  
мисли и според моите зборови,  
во она што го направив и во она  
што не успеав да го направам,  
Преку моја вина, Преку моја вина,  
Преку мојата најтешка вина;  
Затоа ја прашувам благословена  
Марија постојано девственото,  
сите ангели и светци, И вие,  
моите браќа и сестри, Да се  
молиш за мене на Господ нашиот  
Бог.

Нека семоќниот Бог нека се  
смилува на нас, Простете ни ги  
нашите гревови, И доведете нè  
во вечен живот.

Амин

## Belarusian (беларуская мова)

### Кіры

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

### Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добраі волі. Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

### Збіраць

**Давайце малімся.**

Амін.

## Літургія Слова

### Першае чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

## Macedonian (македонски јазик)

### Кири

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

**Христе, помилуј.**

Христе, помилуј.

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

### Глорија

Слава на Бога во висините, а на земјата мир на луѓето со добра волја. Ве фалиме, те благословуваме, те обожаваме, те величаме, Ви благодариме за вашата голема слава, Господи Боже, Цар небесен, О Боже, семоќен Татко. Господ Иисус Христос, Единороден Син, Господи Боже, Јагне Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш гревовите на светот, помилуј нè; ти ги земаш гревовите на светот, прими ја нашата молитва; седиш од десната страна на Отецот, смиствуј се на нас. Зашто само ти си Светецот, само ти си Господ, само ти си Севишен, Иисус Христос, со Светиот Дух, во слава на Бога Отецот. Амин.

### Собери

**Да се молиме.**

Амин.

## Литургија на зборот

### Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

### Belarusian (беларуская мова)

Адказна псальма

Другое чытанне

Слова Госпада.

Дзякую Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля паводле Н.**

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус Хрыстос.

**Прафесія веры**

Я веру ў аднаго Бога, бацька Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі, з усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога, Свято ад свяцла, Сапраўдны Бог ад сапраўднага Бога, нарадзіўся, не выраблены, канструктаваны з Айцом; Праз яго ўсё было зроблена. Для нас мужчыні для нашага выратавання ён сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў увасабленым Панны Марыі, і стаў чалавекам. Дзеля нашага яго ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам, Ён пацярпей смерць і быў пахаваны, і зноў падняўся на трэці дзень у адпаведнасці са Святога Пісання. Ён узышоў у неба і

### Macedonian (македонски јазик)

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Читање од светото Евангелие според Н.**

Слава ти, Господи

**Евангелието Господово.**

Фала ти Господи Исусе Христе.

### Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Иисус Христос, Единородниот Син Божи, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создан, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде

## Belarusian (беларуская мова)

сядзіць у правай руцэ Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава судзіць пра жыццё і памерлых і ў яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Господа, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляецца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву. Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў і я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

## Гамалія

### Універсальная малітва

#### Мы молімся Госпаду.

Господзе, пачуй нашу малітву.

## Літургія Эўхарыстыі

### Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры), што мая ахвяра і ваша можа быць прымальным для Бога, Усемагутны бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых руках За пахвала і славу Яго імя, Для нашага добра і добро ўсяго Яго Святога Касцёла.

## Macedonian (македонски јазик)

во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на греховите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа. Амин.

## Хомилии

### Универзална молитва

#### Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

## Литургија на Евхаристијата

### Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.**

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

### Belarusian (беларуская мова)

Амін.

Эўхарыстычная малітва

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Падніміце сэрца.**

Мы падымаем іх да Госпада.

**Давайце падзякуем Госпаду  
Богу нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь  
Бог гаспадароў. Неба і зямля  
поўныя вашай славы. Хосана ў  
самым высокім. Блаславёны  
той, хто прыходзіць у імя  
Госпада. Хосана ў самым  
высокім.

**Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў  
не прыйдзеш. Альбо: Калі мы  
ямо гэты хлеб і п'ем гэтую  
кубак, Мы абвяшчаем вашу  
смерць, Госпадзе, Пакуль ты  
зноў не прыйдзеш. Альбо:  
Ратуй нас, Збаўца свету, бо  
ваш крыж і ўваскрасенне Вы  
вызвалілі нас.

Амін.

Абрад Камуніі

**Па камандзе Збаўцы і  
утвараецца боскім вучэннем,  
мы адважваемся сказаць:**  
Наш бацька, які мастацтва на  
небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе

### Macedonian (македонски јазик)

Амин.

Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,  
нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже  
Саваот. Небото и земјата се  
полни со твојата слава. Осана во  
највисокото. Блажен е оној што  
доаѓа во името Господово. Осана  
во највисокото.

**Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, и исповедај го своето  
воскресение додека не дојдеш  
повторно. Или: Кога ќе го јадеме  
овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,  
ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш  
повторно. Или: Спаси нè,  
Спасителу на светот, зашто со  
Твојот Крст и Воскресение не  
ослободивте.

Амин.

Обред на причест

**По заповед на Спасителот и  
формирани од божествено  
учење, се осмелуваме да кажеме:**  
Оче наш, Кој си на небесата, да  
се свети името твоє; да дојде  
твоето царство, нека биде  
волјата твоја на земјата како што

### Belarusian (беларуская мова)

зроблена на зямлі, як на небе.  
Дайце нам у гэты дзень наш  
штодзённы хлеб, і даруй нам  
наши парушэнні, як мы даруем  
тым, хто парушае нас; і вядзе  
нас не ў спакусу, Але пазбавіць  
нас ад зла.

Дастань нас, Госпадзе, мы  
молімся, ад кожнага зла,  
ласкова прадастаўляйце мір у  
наши дні, што, пры дапамозе  
вашай міласэрнасці, Мы можам  
быць заўсёды свабоднымі ад  
граху і ў бяспечы ад усяго  
бедства, як мы чакаем  
блаславёной надзеі і прыход  
нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто  
сказаў вашым апосталам: *Мір я*  
*пакідаю цябе, мой мір, які я*  
*табе даю, не глядзіце на наши*  
*грахі, Але на веру вашай*  
*царквы, і ласкова дайце ёй мір*  
*і адзінства у адпаведнасці з*  
*вашай воліяй. Якія жывуць і*  
*валадарыць вечна і векі.*

Амін.

**Мір Господа заўсёды з табой.**

І з вашым духам.

**Давайце прапануем адзін  
аднаму знак міру.**

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы,  
вы забіраеце грахі свету,  
Злічыце нас. Ягня Божы, вы

### Macedonian (македонски јазик)

е на небото. Дај ни го овој ден  
нашиот секојдневен леб, и  
прости ни ги нашите гревови,  
како што им простуваме на оние  
што ни згрешуваат; и не  
воведувај нè во искушение, но  
избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме,  
од секое зло, милостиво дарувај  
мир во нашите денови, дека, со  
помош на твојата милост,  
можеби секогаш ќе бидеме  
ослободени од гревот и безбеден  
од секаква неволја, додека ја  
чекаме блажената надеж и  
доаѓањето на нашиот Спасител,  
Исус Христос.

За царството, моќта и славата се  
твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им  
рече на твоите апостоли: Мир ти  
оставам, мој мир ти давам, не  
гледај на нашите гревови, туку  
врз верата на вашата Црква, и  
милосрдно дај ѝ мир и единство  
во согласност со вашата волја.  
Кои живеат и царуваат во вечни  
векови.

Амин.

**Мирот Господов да биде со вас  
секогаш.**

И со твојот дух.

**Да си го понудиме знакот на  
мирот.**

Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смиствувај се  
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смиствувај се

### Belarusian (беларуская мова)

забіраеце грахі свету, дайце нам мір.

**Вось ягня Божае, Вось той, хто забірае грахі свету.**

**Дабрашчасныя - тыя, якія закліканы да вячэры бараніны.**

Госпадзе, я не варты што вы павінны ўвайсці пад мой дах,  
Але толькі кажа, што слова і мая душа будуць вылечана.

**Цела (кроў) Хрыста.**

Амін.

**Давайце малімся.**

Амін.

### **Заключныя абраады**

**Дабраслаўленне**

**Гасподзь быць з вамі.**

**I з вашым духам.**

**Няхай усемагутны Бог дабраславіць цябе, Бацька, і Сын, і Святы Дух.**

Амін.

**Звалненненне**

**Ідзіце наперад, маса скончылася. Альбо: Ідзіце і авбясціце Евангелле Господа. Ці: ідзі ў свеце, праслаўляючы Господа сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў свеце.**

**Дзякую Богу.**

### Macedonian (македонски јазик)

на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, дај ни мир.

**Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги зема гревовите на светот. Блажени се повиканите на вечерата на Јагнето.**

Господи, не сум достоен дека треба да влезеш под мојот покрив, туку само кажи го зборот и мојата душа ќе оздрави.

**Телото (Крвта) Христово.**

Амин.

**Да се молиме.**

Амин.

### **Заклучни обреди**

**Благослов**

**Господ нека биде со вас.**

**И со твојот дух.**

**Семоќниот Бог нека ве благослови, Отецот и Синот и Светиот Дух.**

Амин.

**Отпуштање**

**Одете напред, мисата е завршена. Или: Оди и објави го Евангелието Господово. Или: Оди во мир, славејки Го Господа со својот живот. Или: Оди во мир.**

**Фала му на Бога.**